

Віктар Пўчанкаў
Беларускі дзяржаўны універсітэт

ЖУРНАЛІСЦКІ ТЭКСТ І ПОСТМАДЭРНІСЦКАЯ МАНЕРА ПІСЬМА

Постмадэрнізм укараняеца ў маўленчую практику з сярэдзіны 50-х гадоў мінлага стагоддзя і дынамічна прайяўляеца ў тэкставай дзейнасці сучаснага журналіста. Ён узняк спачатку як феномен мастацтва, а ў 70-я гады ХХ стагоддзя трывала ўвайшоў ва ўсе сфери чалавечай дзейнасці і стаў светапогляднай канцэпцыяй, якая адлюстроўвала інтэлектуальнае і эмацыйнальнае ўспрыманне эпохі. Гэта ўспрыманне засноўваецца на адчуванні крызісу пазнавальных магчымасцей чалавека.

У постмадэрнізме разуменне свету падпарадкуеца гульні сляпога выпадку, і існуючае не паддаеца выразнаму вытлумачэнню. Пра наступ постмадэрну, яго сутнасць і прайяўленне пісалі шматлікія вучоныя (немецкі даследчык В. Вельш, галандскі вучоны Факема, французскі вучоны Гі Дэбор, расійскі даследчык І. Ільін, які з'яўляеца аўтарам слоўніка «Постмадэрнізм» і інш.). Даволі арыгінальна пра спецыфіку методу постмадэрнізму піша М. Эпштэйн у артыкуле «Ад мадэрнізму да постмадэрнізму: дыялектыка «гіпер» у культуры XX стагоддзя» (1995 г.). Пры ўладаранні сродкаў масавай інфармацыі рэальнасць знікае, з'яўляеца гіперрэальнасць. «Гіперрэальнасць – гэта ілюзія, што ствараеца сродкамі масавай камунікацыі і выступае як больш дакладная... чым тая, якую мы ўспрымаєм у акаляючым жыцці...» (Ільін И. П. Постструктуралізм. Деконструктивізм. Постмодэрнізм. М., 1996. С. 34). Журналіст, ствараючы свой асноўны прафесійны прадукт – тэкст, часам толькі інтуітыўна адчувае стыхію такога пісьма, не задумваючыся, аб'ектам якіх цэнтрабежных сіл ён з'яўляеца.

Канструйванне публіцыстычнага тэксту адбываеца ў адпаведнасці з журналісцкай задумай, аўтарскай канцэпцыяй, профілем мэтавай аўдыторыі, канцэпцыяй і арыентацыяй выдання. Журналіст улічвае яго шматвектарнасць і ў пэўнай ступені залежыцца ад такіх фактараў, як маштаб проблемы, фактычны матэрыял, аператывнасць, што адносяцца да генетычных перадумоў стварэння тэксту (звязаных з параджэннем яго і аб'ектуўнымі ўмовамі сачынення); канстататацыя, інтэрпрэтацыя, сцвярджэнне або адмаўленне (мэтавыя фактары); жанр, ілюстрыраванне, размяшчэнне на газетнай паласе, кампазіцыя (фактары, звязаныя з формай і зневшнімі параметрамі тэксту).

Журналісцкі твор падуладны фактарам тэкстаўтварэння, якія садзейнічаюць пераўтварэнню разрозненых моўных сродкаў у звязанае цэлае, цементуюць яго. Яны абумоўліваюць адбор і камбінацыі моўных сродкаў і падзяляюцца на аб'ектыўныя, дзеючыя пры ўтварэнні любога тэксту, і суб'ектыўныя, рэгламентуючыя вытворчасць асобных тэкстаў. Да аб'ектыўных тэкстаўтаральных фактараў адносім: 1) моўную норму, 2) функцыянальны стыль, 3) сітуацыю (фрагмент рэчаіснасці, які адлюстроўваецца ў тэксле) і звязаны з ёю сэнс, 4) функцыянальна-сэнсавы тып маўлення, 5) жанр; да суб'ектыўных – 1) харктар сітуацыі (рэальная, ірэальная), 2) асобу аўтара, яго светапогляд, 3) харктар персанажаў, 4) камунікатыўна-эстэтычную накіраванасць, 5) “размяшчэнне” аўтара ў тэксле. Пералічаныя фактыры з’яўляюцца пазамоўнымі і маюць універсальны харктар. Напрыклад, суб'ектыўныя фактыры 2) і 3) малаактуалізаваны ў публіцыстычным тэксле (хаяць могуць актывізавацца ў групах пэўных жанраў).

Выдзяляюцца ўнутраныя тэкстаўтаральныя фактыры, і іх шмат. Навеюм толькі тыя, якія рэдуплікуюцца экстралянгвістычнымі: выбар сродку намінацыі і сінтаксічных канструкцый, карэктроўка стылістычнага рэгістра, вызначэнне жанравага макета і формы кантактавання з рэципіентам, кагерэнтнасць моўных адзінак, лексіка-семантычнае і тэматычнае уніфікаванае аб'яднанне, катэгорыі актуалізацыі семантычнага суб'екта і інш.

Дамінантнымі праявамі постмадэрнісцкага пісьма ў тэкставай дзейнасці журналіста, як і ў літаратурным працэсе сучаснасці, можна лічыць рэалістычную выяўленчасць і фантасмагарычнасць, мастацкасць і навукавасць, побытную апісальнасць і філософічнасць, сур'ёзнасць і іранічнасць, традыцыйнасць і тэхналагічную сучаснасць, рацыяналістычнасць і містычнасць, вострую палітызованасць і эратычнасць, строгую аналітычнасць і гульнёвы пачатак, сінкрэтызм пазіцый заходній і ўсходній культур. Кантамінацыя дакументальнага і мастацкага дыскурсаў, калі рэальнае падаеща ў розных трансфармацыях, уключаеца ва ўмоўныя кантэксты, якія выступае больш цікавым, чым уласна інфармацыя. Журналісцкі тэкст такім чынам не інфармуе, а творыць новую рэальнасць, канструіруе неабходны сюжэт. Найбольш выразна падобная сітуацыя назіраецца ў газетным творы, дзе акцэнт перамяшчаецца з таго, пра што гаворыцца, на тое, як пра гэта паведамляецца. Услед за агучанай аўдыёвізуальнымі каналамі інфармацый газетны тэкст вымушаны падаваць свой прадукт у больш прыцягальний форме.

Журналістыка – 2005

У дыхатамічным адзінстве рэчыўнага і ўяўленчага свету ў журналісцкай тэкставай дзеянасці прэвалюе ўяўленчы аспект, што прыводзіць да канструявання журналістам дамінантнага рэферэнцыянальнага “ўзнáулення” і інтэрпрэтацыі з’яў рэчаіснасці не на карысць ісціннаму камунікатыўнаму прызначэнню. Публіцыстычны тэкст выступае перш за ёсё ў падзейным аспекце, як “маўленне – мэтанакіраванае сацыяльнае дзеянне”. Асаблівая роля ў гэтым належыць маўленчым стратэгіям і спосабам падачы інфармацыі. Так журналістыка ўбірае ў сябе не столькі літаратурна-эстэтычны напрамак постмадэрнізму, колькі постмадэрнісцкую манеру пісьма, што прываблівае стаўленнем да маўлення як да формы пратэсту супраць выкарыстання моўных сродкаў, абмежаваных адным стылем, пераадоленем канонаў публіцыстычнага тэксту.